

І будзе на палях трывожная работа.  
І будзе працы шмат на гонях, на шнурах.  
І не паможа тут гультайства, неахвота,  
І не паможа страх.

Спякота або дождж, пагода — непагода, —  
Ты вырваны карэнь з радзімай стараны.  
Ты вырваны з гнязда — не трэба тваёй згоды —  
Пагналі бізуны.

Давай зямлю араць гранатамі тым часам,  
А тысячамі куль пасля баранаваць,  
Гнаіць крывёй людскай і дымным цёплым мясам,  
Штыхамі растрасаць.

І пойдзе так сяўба — жалеза і патроны,  
І буйны колас-смерць пад сонцам зашуміць.  
Пагібель будуць жаць — і пошасці і стогны,  
Пакуту малаціць.

І дзень і ноч працуй — о, дзе спачын пасцелі?  
З вачэй тваіх зірне шаленства каламуць.  
Кашуля пагніе на адзічалым целе,  
І чэрві загрызуць.

Зайграе на гумне агнёвае вяселле,  
Замест вясновых руж захмеліць пах гнілля.

Над яблыняй вясной гарматная капелла  
Заменіць салаўя.

У яме будзеш жыць на многа міль ад хаткі,  
І нават твой пясок разбурыць лётагуб.  
А голад, як той воўк, у грудзі роднай маткі  
Запусціць востры зуб.

Вільня, 1914 г.